



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ "Залатая літара" ў намінацыі "Найлепшая шматтыражная газета"

14 красавіка 2010 года, № 6 (2022)

ВЕДАЙ НАШЫХ!

"ЗОРКА БДУ": дацягнуцца да СУПЕРКУБКА!

Жаночая футбольная каманда "Зорка БДУ" стала першай уладальніцай Суперкубка Беларусі. У паядынку з чэмпіёнкамі краіны віцебскім "Універсітэтам" 21 сакавіка на штучным полі СК "Алімпійскі" нашы дзяўчаты былі нашым мацнейшым: 6:1 на карысць мінчанак.



Госці з горада над Дзвіной з першых хвілін дэманстравалі няспешную ўпэненасць ва ўласных сілах, нібы намякаючы на тое, што доказ іх гульнявой перавагі толькі справа часу. Аднак ужо праз чвэрць гадзіны пасля стартавага свістка віцэблянікі былі змушаны пачынаць з цэнтры поля. Пасля выдатнай перадачы Кацярыны Аўхімовіч, якая адабрала мяч у абаронцы гасцей, што ледзь зазявалася, лік адкрыла Анастасія Баркоўская. 1:0 на карысць "Зоркі БДУ".

Хуткі адэкватны адказ "Універсітэт" даць не здолеў. Наша каманда працягвала раздзіраць абарону чэмпіёна, і на 28-й хвіліне ўжо няўрымсліва Аўхімовіч забіла другі гол: 2:0. Праз пяць хвілін над штучным полем СК "Алімпійскі" павеяла разгром. Атака мінчанак давала перавагу "Зоркі БДУ" да буйнога: 3:0.

У гэтыя хвіліны ў нашай каманды атрымлівалася практычна ўсё. Натхнёны футбол у яе выкананні выклікаў на трыбунах апладысменты, што сур'ёзна зачэпала за жывое "Універсітэт". Перад перапынкам разавочаныя віцэблянікі здолелі адыграць адзін мяч. Пастаралася шматвобразная Святлана Рыжова. Аднак у кампенсаваны час, пасля прастрэлу Таццяны Кіясэ, вызначылася Анастасія Папова. 4:1, і другі тайм, па сутнасці, ператварыўся ў фармальнасць. Наступную палову сустрэчы мінчанкі ўпрыгожылі яшчэ двума галамі: на 62-й хвіліне і за пяць хвілін да фінальнага свістка. Паставіла прыгожую галявую кропку ў элагантнай камбінацыі Кацярына Аўхімовіч, прызнаная найлепшым

гульцом гэтага матчу. Адмысловы прыз ёй уручыў галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі Бернд Штанге.

Суперкубак, медалі і сертыфікат на 20 мільёнаў рублёў нашай камандзе перадалі прысутныя на матчы старшыня асацыяцыі "Беларуская федэрацыя футбола" Генадзь Нявыглас і віцэ-старшыня АБФФ Міхаіл Вяргеенка.

"СУПЕРКУБАК – НАША МЭТА"

– **Заваяваны трафей – гэта вынік мэтанакіраванай падрыхтоўкі менавіта да гэтай гульні ці ўсё ж паказчык агульнай гатоўнасці каманды?**

– Падрыхтоўка нашай каманды заўсёды добрая, – лічыць галоўны трэнер "Зоркі БДУ" Яна ВЫШЭДКА. Тым больш што чэмпіянат васьмью пачнецца. Зараз ідзе звычайны трэнервацкі цыкл, але ж у апошні час мы рыхтаваліся спецыяльна да Суперкубка. Таму можна сказаць, што Суперкубак для нас – гэта мэта, да якой мы ішлі. У тым ліку і праз сезонныя гульні.

– **Каго з "Зоркі" можна лічыць перспектыўнымі футбалісткамі?**

– У камандзе хапае прыкметных дзяўчатак. Некаторым з іх яшчэ няма і 20, а яны ўжо складалі асноўны касцяк моладзевай зборнай. Гэта Барысенка, Зюзькова (Шаўчук), Кіясэ, Баркоўская, Уразаева, Папова. А цяпер тыя ж Кавальчук, Барысенка, Зюзькова, Папова, Кіясэ ўжо трапілі ў нацыянальную жаночую зборную. Наогул, у "Зорцы" восем чалавек – паста-

яныя члены нацыянальнай зборнай і адзін – з рэзерву. Адзначу таксама ролю нашага брамніка.

"ЗОРКА БДУ" – СУР'ЁЗНЫ КАНКУРЭНТ

– "Зорка БДУ" правяла выдатны матч з віцебскім "Універсітэтам", сваім даўнім апанентам, – каментуе галоўны трэнер Нацыянальнай жаночай зборнай па футболе Дзмітрый ШАЎЧУК. – У мінулым сезоне абедзвюм камандам даводзілася гуляць паміж сабой некалькі разоў. Часцей перамагала "Зорка". Аднак у вышэйшым матчы за чэмпіёнства яна, на жаль, саступіла Віцебску. Напэўна, дзяўчаты зрабілі правільныя высновы з паражэння. На Суперкубку "Зорка" ізноў вяла і не страціла канцэнтрацыі да фінальнага свістка. Відаць, каманда вельмі хацела ўзяць рэванш за чэмпіянат. З лепшага боку паказалі сябе "зборніцы". Калі захаваць такую форму, "Зорка БДУ" будзе асноўным прэтэндэнтам на тытул у сёлетнім чэмпіянаце.

"МЫ РАЗЛІЧВАЛІ НА ПЕРАМОГУ!"

– **Ці разлічвалі вы на такі вынік?**

ДАВЕДКА

Жаночая каманда "Зорка БДУ" арганізавана ў 2005 г. У яе склад уваходзяць школьніцы і студэнткі, узрост якіх – ад 16 гадоў. Удзел у чэмпіянатах РБ па футболе: 2005, 2006, 2007 гг. – 2 месца; 2008 – 3 месца; 2009 – 2 месца і ўладальнік Кубка Беларусі. 29 навучэнцаў РЦАП з'яўляюцца членамі зборных камандаў Рэспублікі Беларусь.



– Шчыра сказаць, разлічвалі, – дзеліцца капітан каманды "Зорка БДУ" Марына ЛІС. – Таму што зробленая нам праца, павінна была прынесці плён.

– **Што змянілася ў жыцці каманды пасля выйгрышу Суперкубка?**

– Перамога дапамагла нам адчуць сябе больш упэўненымі на полі, падтрымала маральна. Наогул, мы імкнемся развіваць у каманды псіхалогію пераможцаў, і я думаю, што перамога – яшчэ адзін крок для дзяўчат наперад. Да таго, калектыў стаў больш "збіты", бо любы поспех аб'ядноўвае. Канешне, мы і раней былі як адна сям'я, у якой ёсць свае радасці і непрыемнасці. Але з кожнай перамогай, з кожным боем мы згуртоўваемся яшчэ больш!

– **Марына, у чым, па-вашаму, сакрэт поспеху?**

– Я думаю, 40% выніку залежыць ад шанцавання. Астатняе – праца трэнера, і трохачкі менш – адоранасць самога спартсмена.

"ПРЫКЛАД ДЛЯ МУЖЧЫН"

– **Уладзімір Антонавіч, якія ўмовы для развіцця футбола ў БДУ?**

– Па-першае, добрая матэрыяльна-тэхнічная база, – распавядае дырэктар Рэспубліканскага цэнтру алімпійскай падрыхтоўкі БДУ Уладзімір ПІГУЛЕЎСкі. – Гэта 3 футбольныя палі са штучным і травяным пакрыццямі, пляцоўка для дзяцей. Мы арандуем футбольны манеж, ёсць заграднае поле. А па-другое, у нас ёсць групы для розных узростаў. Таму дзіцяці, падлетку і юнаку мы можам прапанаваць адпаведны ўзровень.

– **Якое месца займае жаночы футбол у структуры РЦАП БДУ?**

– Жаночаму футболу надаецца такая ж увага, як і мужчынскаму. Аднак паказчыкі ў жаночым лепшыя, чым у мужчынскім. Дзяўчаты – малайчыны!

Марына САВІЦКАЯ

Калаж Яўгена ПАМЫТКІНА

Чытайце ў нумары:

ПРА ВЫБАРЫ – ПРОСТА!

Кіраўнік моладзевы палітычнага клуба БРСМ БДУ Мікалай ВАЛОВІЧ распавёў пра тое, што такое "выбары" і чаму так важна прыняць у іх удзел

Стар. 2

КАЛЕКЦЫЯ НАВАННЕ ГРОШАЙ ЯК НАВУКА

Размова з загадчыкам музея гістарычнага факультэта Віталем СІДАРОВІЧАМ пра стан нумізматэчнай навукі ў БДУ

Стар. 3

ВУЧЫМСЯ КІРАВАЦЬ!

Вязны семінар-практыкум "Школа студэнцкага актыву" Студгарадка БДУ ў 8-ы раз прайшоў у САК "Брыганціна"

Стар. 4

Весткі з рэктарата


ДЭЛЕГАЦЫЯ Міністэрства адукацыі Славацкай Рэспублікі ў складзе генеральнага дырэктара секцыі міжнароднага супрацоўніцтва Дармары Губкавай і дырэктара аддзела акадэмічнай мабільнасці Вольгі Лайчыкавай наведвала БДУ 24 сакавіка. Адбылася сустрэча з прарэктарам па вучэбнай рабоце Уладзімірам Ключнем з удзелам дэкана філалагічнага факультэта БДУ Івана Роўды. Абмяркоўваліся пытанні супрацоўніцтва, у тым ліку запрашэнне для працы на філфаку выкладчыка славацкай мовы з Браціславы, улічваючы, што з новага навучальнага года на філалагічным факультэце плануецца адкрыць навучанне па спецыяльнасці "славацкая мова". Акрамя таго, разглядаліся перспектывы адкрыцця кабінета славацкай філалогіі.

ПАГАДНЕННЕ аб навуковым супрацоўніцтве паміж БДУ і польскай кампаніяй Pol-Mot Holding S.A. падпісана 2 красавіка ў Мінску рэктарам БДУ акадэмікам Сяргеем Абламейкам і дырэктарам гэтай кампаніі Андэжэем Станіславам Зарайчыкам. У адпаведнасці з дакументам будзе ажыццяўляцца сумесная навукова-даследчая дзейнасць, у тым ліку па стварэнні ўкараненні ў вытворчасць навуковых распрацовак. Акрамя таго, падпісаны пратакол аб намерах паміж кампаніяй Pol-Mot Holding S.A. і фізіка-хімічных праблем БДУ і прадпрыемствам "Уніхімпрам БДУ".

Даведка Pol-Mot Holding S.A. – польскі холдынг, які існуе на еўрапейскім рынку ўжо больш за 40 гадоў. Кампанія, якія ўваходзяць у холдынг, займаюцца продажами і сэрвісным абслугоўваннем аўтамабіляў, вытворчасцю трактароў і сельскагаспадарчай тэхнікі, развіццём інвестыцый у чыгункі, шашы, другаснае жыллё, прапануюць брокерскія паслугі.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

ПАЗІЦЫЯ



Пра выбары – проста!

Кіраўнік моладзевага палітычнага клуба БРСМ БДУ Мікалай ВАЛОВІЧ расповяў пра тое, што такое "выбары" і чаму так важна прыняць у іх удзел.

русь, старэйшы за 18 гадоў. Таксама дэпутатам мясцовага Савета ў нашай краіне можа стаць і грамадзянін Расіі з відам на жыхарства. Дэпутату мясцовага савета зарплата не налічваецца. Яны займаюцца пытаннямі выбаршчыкаў у вольны ад асноўнай працы або вучобы час.

– Навошта людзі ідуць у дэпутаты?

– У кожнага ёсць свае матывы. Для кагосьці гэта жаданне служыць сваёй Радзіме і свайму народу. А наогул, гэта добры шанец змяніць жыццё навакольных людзей да лепшага, дапамагчы свайму гораду і свайму раёну.

– Якія паўнамоцтвы ў дэпутатаў Мінскага гарадскога Савета?

– Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў слухае справаздачу выканкама аб зробленай працы і планах на будучыню, называе новыя вуліцы, скверы, паркі, зацвярджае праграмы эканамічнага і сацыяльнага развіцця, бюджэт г. Мінска і справаздачы аб іх выкананні, вызначае мясцовыя падаткі і зборы, парадак кіравання і распараджэння камунальнай уласнасцю, займаецца кантролем вонкавай рэкламы, прызначае мясцовыя рэферэндумы, абірае 8 членаў



сродкаў грамадзян пры пэўным садзейнічанні мясцовых органаў улады, прадпрыемстваў і прадпрыемальнікаў. Іншымі словамі, многае залежыць ад ініцыятывы дэпутата.



– Раскажыце, калі ласка, якая праца праводзіцца на этапе вылучэння кандыдатаў?

– Для таго каб змагацца за права быць дэпутатам Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў, трэба сабраць не меней за 150 подпісаў выбаршчыкаў у той акрузе, па якой вылучаецеся. Скажу адкрыта, праца гэта немаленькая і нялёгкая. Асноўная задача – дайці да кожнага.

Па выніках гэтага этапу можна зрабіць выснову пра тое, чаго людзям бракуе. У кожнага свае праблемы і свае праявы, і кожнага неабходна выслухаць, нешта параіць, дапамаг-

чы. Я шчыра лічу, што дэпутат у сваёй працы павінен абапірацца на пазіцыю выбаршчыкаў, вырашаць праблемы выбарчай акругі. І перакананы, што сумеснымі высілкамі, абапіраючыся на ініцыятыву выбаршчыкаў, канструктыўнае ўзаемадзеянне гарадскіх органаў прадстаўнічай, выканаўчай і судовай улады паміж сабой, структур грамадства, узаемадзеянне з рэспубліканскімі органамі, можна вырашаць надзённыя праблемы простага чалавека.

– Што б Вы, кіраўнік моладзевага палітычнага клуба БРСМ БДУ, хацелі сказаць студэнтам БДУ з нагоды будучага галасавання?

– Дарагія хлопцы і дзяўчаты, ад нашай з вамі грамадзянскай пазіцыі, ад таго, наколькі актыўна мы прыемем удзел у выбарах, ад таго, хто ўвойдзе ў склад мясцовых Саветаў дэпутатаў, будзе залежаць, ці захавоўвацца ключавыя прынцыпы дзяржаўнай палітыкі – эфектыўнасць, паслядоўнасць і пераемнасць; ці будучы працягвацца на мясцовым узроўні высілкі па ўдасканаленні аховы здароўя нацыі і кожнага канкрэтнага чалавека, навакольнага асяроддзя, па падтрымцы навукі і павышэнні якасці адукацыі, забеспячэнні грамадзян якасным і недарагім жыллем, забеспячэнні правапарадку, стабільнасці і бяспекі. Я звяртаюся да кожнага з вас з просьбай прыйсці ў гэты дзень на свае выбарчыя ўчасткі і прагаласаваць. Бо заўтра – гэта сёння, створанае намі.

Гутарыла
Ганна ДУДЗІНСКАЯ

– Калі стартуе выбарчая кампанія, і на якую дату прызначаны выбары ў мясцовыя Саветы?

– Выбары ў Мінскі гарадскі Савет дэпутатаў XXVI склікання пройдуць 25 красавіка 2010 г. Сама выбарчая гонка стартвала пасля выхаду ўказа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб прызначэнні выбараў. Перадвыбарчая агітацыя пачынаецца адразу пасля рэгістрацыі выбарчымі камісіямі кандыдатаў у дэпутаты і заканчваецца з завяршэннем дня перад выбарамі. У выбарчым заканадаўстве Рэспублікі Беларусь няма такога паняцця як "дзень цішыні". Агітацыя забаронена толькі непасрэдна ў дзень выбараў.

– Хто можа быць дэпутатам?

– Дэпутат мясцовага Савета – гэта грамадзянін Рэспублікі Бела-

ДА ўВАГІ!

"АДДАЎШЫ ПАШПАРТ У ЧУЖЫЯ РУКІ, ВЫ МОЖАЦЕ ЗЛАМАЦЬ САБЕ ЛЁС"

Нядаўна адбылася нарада ў Міністэрстве адукацыі Рэспублікі Беларусь, асноўнай тэмай якой стала непісьменнасць часткі студэнтаў у пытаннях падатковага заканадаўства, што дазваляе ашуканцам выкарыстаць іх у злычынных мэтах пры рэгістрацыі на імя маладых людзей падстаўных фірмаў-аднадзёнак. Дадзены матэрыял дапаможа ацаніць магчымыя рызыкі і засцерагчыся ад фатальных памылак.

Ва ўсім свеце людзі вельмі ўважліва ставяцца да пытанняў падаткаабкладання. Чалавек у працэсе жыццядзейнасці увесь час сутыкаецца з выплатай падаткаў: працоўныя людзі – фізічныя асобы – плацяць падаходны падатак; тыя, хто мае ва ўласнасці нерухомасць, зямлю, аўтамабілі, становяцца плацельшчыкамі адпаведных падаткаў.

Часта людзі плацяць падаткі, нават не здагадваючыся пра гэта, бо яны ўжо закладзеныя ў кошт тавара (напрыклад, ускосныя падаткі).

Выплата падаткаў для грамадзян нашай краіны стала ўсвядомленым абавязкам, што сведчыць не толькі пра разуменне імя важнасці і неабходнасці падатковых абавязальніцтваў, але і дасведчанасць пра тое, як гэтымі сродкамі распараджаецца дзяржава: будуюцца школы, бальніцы, дарогі, выконваюцца розныя сацыяльныя праграмы.

Любая дзяржава пастаянна кантралюе і строга карае тых, хто наўмысна або па няведанні пазбаўляе яе часткі прыбыткаў, не выплаціўшы падаткі. Вядома шмат гістарычных фактаў, калі няплата падаткаў каштавала кар'еры палітыкам, дзяржаўным дзеячам і простым грамадзянам, накладваючы на іх рэпутацыю адмоўны адбітак.

Таму задумайцеся пра сваю будучыню варта замалада!

Сёння ў пошуках дадатковага заробку маладыя людзі згаджаюцца на рэгістрацыю фірмы на сваё імя. Праца "няпыльная": за пэўную ўзнагароду неабходна прыйсці ў рэгістрацыйны орган (выканаўчы камітэт) з пашпартам для рэгістрацыі арганізацыі, а потым – прастаўляць свой асабісты подпіс на дакументах, што маюць юрыдычнае значэнне. Акрамя таго, маладога чалавека можа захапіць не толькі абцяжараная сума ўзнагароды, але і магчымы атрыманне статусу заснавальніка або дырэктара фірмы. Аднак далёка не ўсё з іх уяўляючы, якія сур'ёзныя праблемы і непрыемнасці іх чакаюць.

Стаўшы заснавальнікам або дырэктарам кампаніі і выконваючы так званыя прадстаўнічыя функцыі ў выглядзе прастаўлення асабістага подпісу на фінансава-гаспадарчых дакументах "фірмы-аднадзёнікі", вы, як дырэктар, удзельнічаеце ў "абналічванні" грошовых сродкаў, атрыманых незаконным шляхам.

Пра тое, што кожная фінансавая аперацыя ў той або іншай ступені падлягае падаткаабкладанню, вы даведаецеся пазней, калі кантралюючы орган даасць прававую адзнаку фінансавому дакументу, які падпісаны вамі.

Улічваючы, што, як правіла, кантралюючыя органы хутка выяўляюць пералік пэўных сум, вам не прыйдзеца доўга чакаць наступстваў. І вось тады рэальныя арганізатары фірмы знікнуць, а застаняцеся толькі вы, і за зробленыя аперацыі будучы спяганяць з вас.

Некалькі прыкладаў:

Студэнт сталічнай ВУНУ за пэўную ўзнагароду прадставіў для рэгістрацыі пашпарт і стаў заснавальнікам і дырэктарам ВГУП "Вітторг-компания". Са снежня 2008 па красавік 2009 г. дырэктар, фактычна не займаючыся дзейнасцю "фірмы-аднадзёнікі", нанёс бюджэту шкоду ў памеры 2,5 млрд рублёў. Малады чалавек не мог сабе і ўявіць, што атрыманне лёгкіх грошай абярнецца ў меншай ступені – сапсаванай рэпутацыяй, а ў большай – сур'ёзнай адказнасцю.

Наўрад ці ён усведамляў, што такімі дзеяннямі ён сапсаваў сабе кар'еру, бо звесткі пра такія парушэнні ўтрымліваюцца ў адзіным банку даных правапарушэнняў. Наўрад ці працадаўца захацеў узяць сабе супрацоўніка з такім мінулым. Акрамя таго, студэнт можа атрымаць і рэальны турэмны тэрмін.

Падобная сітуацыя можа стаць яшчэ больш драматычнай. Два студэнты, зарэгістраваныя ў якасці ІП, прымалі да ўліку таварна-транспартныя накладныя на атрыманне тавараў ад грузаадпраўнікаў,

якія не маюць юрыдычнай сілы, бо былі аформленыя ад імя фірмаў і ІП, што не ажыццяўляюць фінансава-гаспадарчую дзейнасць або знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі: падаткі не выплачваюць, падатковыя дэкларацыі ў падатковыя органы не падаюць.

За кароткі тэрмін на рахунок прадпрыемальнікаў паступіла звыш 1 млрд рублёў і 384 млн рублёў адпаведна.



Цяпер матэрыялы праверкі ў дачыненні да аднаго з іх накіраваныя ў праваахоўныя органы для ўзбуджэння крымінальнай справы.

Варта нагадаць, што крымінальная адказнасць за ўхіленне ад выплаты сум падаткаў, збораў шляхам утойвання, наўмыснага заніжэння падатковай базы, якія пацягнулі прычыненне шкоды ў буйным памеры, прадугледжвае пазбаўленне права займаць пэўныя пасады або займацца пэўнай дзейнасцю, або арыштам на тэрмін да шасці месяцаў, або абмежаваннем свабоды на тэрмін да трох гадоў, або пазбаўленнем свабоды на той жа тэрмін. Тое ж дзеянне, якое пацягнула прычыненне шкоды ў асабліва буйным памеры, караецца абмежаваннем свабоды на тэрмін да пяці гадоў або пазбаўленнем свабоды на тэрмін ад трох да сямі гадоў з канфіскацыяй маёмасці, або без канфіскацыі і з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады або займацца пэўнай дзейнасцю, або без пазбаўлення.



Буйным памерам прызнаецца памер (здзелка, шкода, прыбытак (нажыва)) на суму, якая ў дзвесце пяцьдзесят і больш разоў перавышае памер базавай велічыні, вызначанай на дзень здзяйснення злачынства, асабліва буйным памерам (здзелкай, шкодай, прыбыткам у асабліва буйным памеры) – калі ён перавышае ў тысячу і больш разоў памер такой базавай велічыні.

Пры гэтым вынік стаў сумным. Трагічная гібель другога прадпрыемальніка якраз супала з вынікамі праверкі.

Такія факты трагічнай гібелі або ўцёкаў у суседнюю Расію прынялі сістэмны характар. Малады і перспектыўны 24-гадовы старшакурснік філфака Ігар (г. Масква) бясследна знік, але праз месяц яго труп знайшлі ў лесаласе Калужскай вобласці. Ён стаў не адзінай ахвярай, падобным чынам загінулі яшчэ пяцёра хлопцаў. Усе яны зарэгістравалі на свой пашпарт фірмы.

Няма дырэктара – няма і крымінальнай справы, бо дакладна вызначыць, хто насамрэч стаіць за "абналіччай", досыць цяжка, калі дырэктар мёртвы.

Таму падатковыя органы заклікаюць: беражыце свой пашпарт і рэпутацыю замалада, не варта ламаць лёс дзеля імгненнай выгады, атрымаўшы сур'ёзную адукацыю, вы зможаце сапраўды зарабіць грошы для сябе.

Паводле інфармацыйнага лістка
Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь

КАЛЕКЦЫЯ НАВАННЕ ГРОШАЙ ЯК НАВУКА

Грошы, без якіх сёння не ўяўляе свайго жыцця ніводзін чалавек, былі ў пашане і ў далёкім мінулым. Старыя манеты сталі цяпер аб'ектам вывучэння. У вачах даследчыкаў і аматараў-калекцыянераў яны захоўваюць сваю каштоўнасць.

Сучаснае слова "грошы" паходзіць ад назвы адной манеты часоў Вялікага княства Літоўскага – грош, або дэнарый grosus (denarius grossus). У нумізматычным кабінете БДУ на гістарычным факультэце маецца адна з самых цікавых для нумізматычнай навукі знаходак – скарб пражскіх грошаў XIV–XV стст. Гэтыя манеты чаканілі пад старажытнай Прагай. Яны набылі папулярнасць ва Усходняй і Цэнтральнай Еўропе і сталі галоўнай валютай Вялікага княства Літоўскага. Разам з імі – маленькія дэнары, або пенязі, і паўгрошы. У ВКЛ у абарачэнні былі і ўласныя манеты, якія пачаў вырабляць князь Ягайла. Манеты Ягайлы і яго стрыечнага брата Вітаўта ў нумізматычным кабінете ў вялікай пашане, бо яны адлюстроўваюць пачатак чаканкі грошаў у Вялікім княстве Літоўскім. Пенязь Вітаўта быў уключаны ў прадстаўнічы каталог літоўскіх манет, які выдадзены ў Вільнюсе. Падобных манет існуе ўсяго некалькі экзэмпляраў, і захоўваюцца яны ў вядомых музеях свету.

У канцы сакавіка на гістарычным факультэце сабраліся нумізматы з Расіі, Літвы, Польшчы і Славакіі, каб абмеркаваць навуковую спадчыну *Валянціна Рабцэвіча*, памерлага ў 2008 г. Менавіта Валянцін Навумавіч ператварыў калекцыянаванне старых і рэдкіх грошаў у Беларусь і навуку. Яго кнігі "Аб чым раскажваюць манеты" і "Нумізматыка Беларусі" з'яўляюцца сапраўднай энцыклапедыяй грашовага абарачэння на тэрыторыі нашай краіны. У 1964 г. Валянцін Рабцэвіч перадаў ва ўніверсітэт уласную калекцыю манет і стварыў першы і да сёння адзіны на базе айчынных ВНУ Мюнцкабінет. Падобны музей у нашай краіне існуе толькі ў Нацыянальным банку.

Хоць у нумізматычным кабінете БДУ сабра-на ўсяго 8 тысяч манет (для параўнання – калекцыя Эрмітажа налічвае больш за 2 мільёны манет), унікальнасць яго прызнана вучонымі.



Універсітэцкая калекцыя выкарыстоўваецца падчас практычных заняткаў для студэнтаў гістарычнага факультэта. Яны могуць убачыць рымскія дэнары, кувічныя дзірхамы, заходнееўрапейскія дэнары, пражскія грошы, разнастайныя манеты Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, чаканку еўрапейскіх краін Новага часу і г.д. У абноўленай экспазіцыі з'явіліся і манеты XIX–XX стст. Самая старажытная манета ў калекцыі – грэчаская, якая датуецца V ст. да н. э.

Апрача манет у нумізматычным кабінете захоўваецца больш за 30 скарбаў, якія былі знойдзены на тэрыторыі Беларусі Валянцінам Рабцэвічам. Сярод іх такія унікальныя, як Засоўеўскі і Рагачоўскі, а таксама Вішчынскі грашова-рэчавы скарб. Кожны з гэтых комплексаў з'яўляецца гісторыка-культурным помнікам, які мае неацэнную каштоўнасць з пункту погляду археалогіі, нумізматыкі і мастацтвазнаўства.

Па словах *Віталія Сідаровіча*, загадчыка музея гістарычнага факультэта, куды

ўваходзіць і нумізматычны кабінет, манеты часта даюць надзейную інфармацыю для гісторыі. Грошы адлюстроўваюць розныя палітычныя, сацыяльна-эканамічныя працэсы. Нярэдка пры іх дапамозе можна дакладна ўявіць, як выглядаў той ці іншы ўладар або манарх. Можна даведацца, якія тытулы ён меў, якія тэрыторыі былі яму падуладнымі, і г.д.



Віталій Сідаровіч з экскурсіяй па абноўленым нумізматычным кабінете

Віталій Сідаровіч выкладае нумізматыку на гістфаку. Яго навуковыя інтарэсы – антычныя манеты, якія абарачаліся на тэрыторыі Беларусі ў мінулым. Прынята лічыць, што людзі ў нашым краі пачалі карыстацца грашыма толькі ў ранням Сярэднявеччы. Але шматлікія знаходкі антычных манет на беларускіх тэрыторыях гавораць пра тое, што "наш" чалавек жалезнага веку, а дакладней II–III стст. н. э., ужо разумее функцыю грошаў. Антычная манета была для яго подыхам цывілізацыі. Іншым чынам пацвердзіць гэта немагчыма, бо тады ў нас не існавала пісьменнасці.

Для Віталія Сідаровіча кожная манета – гэта ў першую чаргу сведчанне гістарычнай з'явы, хоць ён можа ацаніць і яе мастацкую каштоўнасць. Па яго словах, узлёт медальернага і манетнага майстэрства адбыўся ў многіх краінах свету ў часы Рэнесансу. І ў нумізматычным кабінете ёсць такія манеты, якія можна назваць мастацкімі творамі. Але ж часта для навукоўцы прымітыўная манета цёмных вякоў Сярэднявечча мае большую значнасць.

Нядаўна на адным з расійскіх аукцыёнаў пяцікапеечны мядзак XIX ст. прадалі недзе за 13 тысяч долараў. Для тых, хто прывык цаніць грошы толькі як матэрыяльны сродак, гэта можа падацца бессэнсоўным. Адаць свае зберажэнні за нейкую там рэліквію для многіх застаецца незразумелым. Аднак для іншых багацце і раскоша бачацца ў дачыненні да мінулага, хоць і праз сённяшні дзень. А калі чалавек здольны заўважаць сваё мінулае, ён можа задумвацца і пра вечнасць.

Ганна ЛАГУН

Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

УШАНАВАННІ

Прэміі спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў уручаныя 29 сакавіка на пасяджэнні Вучонага савета БДУ.

За перамогу ў 2009 г. на Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе першай прэміі ўдастоены студэнты юрыдычнага факультэта: чацвёртакурснікі Ягор Зеляноўскі, Арцём Кавалевіч і Аляксандр Лабаты, пяцікурснік Раман Юльскі, а таксама выпускнікі дадзенага факультэта Дар'я Салей і Максім Кавалёнак. Другая прэмія прысуджаная пяцікурснікам Алене Мурашчы, Максіму Шапялёвічу, чацвёртакурсніцы Ганне Дзмітрачоўскай, выпускнікам Але Банькоўскай, Дыяне Кандратовіч і Юрыю Марозу. Трэцяя прэмія ўручана студэнтцы 4 курса Анастасіі Калько. За перамогу на Рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў 2008 г. першую прэмію атрымалі пяцікурснік ФМА Сяргей Анцух, выпускнік 2008 г. ФПМІ Максім Васькоўскі, пяцікурснікі ФРЭ Алена Панфілёнак, Максім Леанен, выпускнік гэтага ж факультэта Павел Зязюла, выпускнікі 2008 г. Таццяна Кіслякова (хімфак), Аляксандр Касцяневіч (біяфак), Людміла Ляшэнка (фізфак) і Арцём Абухоў (юрфак), а таксама выпускнікі 2009 г. Ганна Шыраканова (ФФСН) і Анастасія Траскевіч (ФМА). Акрамя таго, Анастасіі Траскевіч за актыўны ўдзел у навуковым, грамадскім і культурным жыцці горада Мінска ўручана прэмія Мінгарвыканкама.

Да 80-годдзя ўпраўлення па справах культуры БДУ Міністэрствам культуры нашай краіны адзначаны супрацоўнікі ўніверсітэта.

За падтрымку і развіццё самадзейнай творчасці Ганаровай граматай міністэрства ўзнагароджана мастацкі кіраўнік упраўлення Аксана Чупрына. За плённую дзейнасць і арганізацыю працы па эстэтычным і духоўна-маральным выхаванні студэнцкай моладзі граматы Мінікультуры ўдастоены: загадчык культурна-масавых аддзела Аляксандр Ігнатчык, рэжысёр тэатра "На балконе" Сяргей Турбан, балетмайстар і харэограф танцавальнага калектыву "Крыжачок" Ігар Музалёўскі і Ірына Кагорына. Узнагароды былі ўручаныя 29 сакавіка на пасяджэнні Вучонага савета Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.



На фота (злева направа): І. Кагорына, І. Музалёўскі, А. Чупрына, С. Турбан, А. Ігнатчык



УНІВЕРСІТЭТ

АБ'ЯВЫ

ІНСТЫТУТ ЯДЗЕРНЫХ ПРАБЛЕМ БДУ

АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасады

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА лабараторыі ядзернай оптыкі і космамікрафізікі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Бабруйская, 11, тэл. 222-42-31.

ІНСТЫТУТ ПРЫКЛАДНЫХ ФІЗІЧНЫХ ПРАБЛЕМ ІМЯ А.Н. СЕЎЧАНКІ БДУ

АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасады:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці 05.13.11 (матэматычнае і праграмавае забеспячэнне вылічальных машын, комплексаў і камп'ютарных сетак);

СТАРШАГА НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці 05.13.00 (інфарматыка, вылічальная тэхніка і кіраванне);

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНІКА па спецыяльнасці 01.04.04 (фізічная электроніка).

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: г. Мінск, ул. Курчатова, 7, тэл. 212-48-43.

БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

АБ'ЯВЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасады:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: бія- і нанамеханікі, банкаўскай і фінансавай эканомікі, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, агульнанавуковых дысцыплін, інфармацыйных тэхналогій, тэорыі і практыкі перакладу, культуралогіі;

ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі, бія- і нанамеханікі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, мікрабіялогіі, банкаўскай і фінансавай эканомікі, этналогіі, музейлогіі і гісторыі мастацтва, тэорыі і практыкі перакладу, культуралогіі;

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: радыёфізікі, інтэлектуальных сістэм, бія- і нанамеханікі, тэорыі функцый, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, тэарэтычнай і прыкладной механікі, лікавых метадаў і праграмавання, геаметрыі, тапалогіі і метадыкі выкладання матэматыкі, неарганічнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій, арганічнай хіміі, агульнай хіміі і метадыкі выкладання хіміі, замежнай літаратуры, класічнай філалогіі, прыкладной лінгвістыкі, тэарэтычнай і славянскага мовазнаўства, міжнароднага турызму, мытнай справы, міжнародных эканамічных адносін, гісторыі Расіі, этналогіі, музейлогіі і гісторыі мастацтва, філасофіі і метадалогіі навукі, псіхалогіі, сацыяльнай камунікацыі, сацыялогіі, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя, агульнай і клінічнай псіхалогіі, тэорыі і практыкі перакладу;

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: радыёфізікі, сістэмнага аналізу, беларускай літаратуры і культуры, прыкладной лінгвістыкі, тэарэтычнай і славянскага мовазнаўства, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, раманскіх моў, германскіх моў, міжнародных эканамічных адносін, міжнароднага турызму, мытнай справы, дыпламатычнай і консульскай службы, тэорыі і метадыкі выкладання рускай мовы як замежнай, міжнародных адносін, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, этналогіі, музейлогіі і гісторыі мастацтва, банкаўскай і фінансавай эканомікі, тэарэтычнай і інстытуцыянальнай эканомікі, эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі, менеджменту і арганізацыі аховы здароўя, тэорыі і практыкі перакладу, культуралогіі, педагогікі і праблем развіцця адукацыі, нямецкай мовы, фізічнага выхавання і спорту;

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: канстытуцыйнага права, англійскага мовазнаўства, германскіх моў, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў, усходніх моў, раманскіх моў, міжнароднага права, міжнародных эканамічных адносін, сацыялогіі, ды-зайну, агульнай і клінічнай псіхалогіі, эканамічнай тэорыі, культуралогіі, менеджменту, нямецкай мовы, фізічнага выхавання і спорту;

АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: кібернетыкі, неарганічнай хіміі, фізічнай хіміі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: г. Мінск, вул. Бабруйская, 5 а, тэл. 209-54-36.

БДУ ў СМІ БЕЛАРУСІ

Дзень адкрытых дзвярэй на ваенным факультэце БДУ – "Мінск-новости" (26.03). Супрацоўніцтва механіка-матэматычнага факультэта БДУ з Магдэбургскім універсітэтам – "Звязда"/"Чырвоная змена" (24.03).

Тэсціраванне для абітурыентаў у Інстытуце бесперапыннай адукацыі БДУ – "Комсомольская правда в Белоруссии" (23.03).

Удзел каманды БДУ ў Міжнародным конкурсе сярод студэнтаў па міжнародным камерцыйным арбітражы – БелТА (22.03); "Мінск-новости" (24.03); БелаПАН (25.03).

40-годдзе ФПМІ БДУ і інтэрв'ю з дэканам ФПМІ БДУ П. Мандрыкам – "Мінск-новости" (22.03); "Вечерний Минск" (24.03); "Белорусы и рынок" (29.03-04.04); tut.by (31.03).

Міжнародныя чытанні, прысвечаныя памяці В. Рабцэвіча, і адкрыццё новай экспазіцыі нумізматычнага кабінета на гістарычным факультэце БДУ – Інтэрфакс (22.03); "Вечерний Минск" (24.03).

Жаночая футбольная каманда "Зорка БДУ" – уладальніца Суперкубка Беларусі – БелаПАН (21.03); БелТА (22.03); "Вечерний Минск" (24.03).

Інтэрв'ю з намеснікам дырэктара Інстытута непарыўнай адукацыі БДУ доктарам фізіка-матэматычных навук Станіславам Сабалеўскім – "Народная газета" (20.03).

Рэгістрацыя на прафесійна-псіхалагічнае тэсціраванне ў БДУ – "Знамя юности" (18.03); "Настаўніцкая газета" (20.03); "Советская Белоруссия" (01.04); "Вечерний Минск" (06.04).

Пра праграму "Плагіят-кантроль", распрацаваную навукова-даследчай лабараторыяй інтэлектуальных інфармацыйных сістэм БДУ – "Советская Белоруссия" (19.03).

Круглы стол у "Советской Белоруссии" на тэму Вялікай Айчыннай вайны з удзелам дэкана гістарычнага факультэта Сяргея Ходзіна – "Советская Белоруссия" (18.03).

Падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж БДУ і ўніверсітэтам Трэнта – БелТА (18.03); "Мінск-новости" (18.03).

Перамога студэнтаў юрыдычнага факультэта БДУ на Рэспубліканскай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – "Звязда"/"Чырвоная змена" (17.03).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

ЭКЗОТЫКА ПРЫГАЖОСЦІ

На сцэне дзяўчаты спрачаюцца за званне самай прыгожай, таленавітай, разумнай. Іх радзіма – Беларусь, Турцыя, Нігерыя, Туркменія, Кітай... Гаворка пра конкурс "Міс Сусвет", а можа "Міс Інтэркантыненталь"? Вось і не. 18 сакавіка выбіралі Міс факультэта дауніверсітэцкай адукацыі БДУ. За тытул змагаліся 9 прыгажунь.

За 48 гадоў працы падрыхтоўчага аддзялення для замежных грамадзян у БДУ на ім навучалася амаль 8 тысяч маладых людзей з 98 краін свету. Уражвальная шматстайнасць культур. Ну і як жа тут без конкурсу прыгажосці? Вось ужо 7 гадоў не слабее цікавасць да гэтага мерапрыемства. Уладзімір Дабрыян, старшы выкладчык, кардынатар выхаваўчай работы ФДА, распавёў, што маладыя людзі з розных краін, бывае, не заўсёды ахвотна ідуць на кантакт з прадстаўнікамі іншых нацыянальнасцяў. І менавіта такія конкурсы спрыяюць яднанню, разняволенасці студэнтаў, якія апынуліся ўдалечыні ад радзімы. Акрамя таго, азнаямленне з культурамі розных краін заўсёды карыснае і цікавае. Канкурсанткі падрыхтавалі прэзентацыі пра сябе, пра свае родныя мясціны, а затым прадэманстравалі свае таленты ў шырокім спектры: іграў на нацыянальных інструментах, танцы, песні, усходнія адзінаборствы...

Дарэчы, цікавая тэндэнцыя: часцей за ўсё тытулы "Міс ФДА" прысуджаюцца кітаянкам. Чым жа яны падкупляюць журы? Магчыма, адмысловай грацыяй, усходняй вытанчанасцю... Вось і сёлета карону заваявала Чжао Жуймэй з Паднябеснай – яна прыехала ў Беларусь, каб паступіць у магістратуру эканамічнага факультэта БДУ. Чжао прызналася, што падрыхтоўка да конкурсу і выступленне не выклікалі ў яе цяжкасцяў: сакрэт у жаданні распавесці пра асаблівасці культуры Кітая.

Першай "віцэ-міс" была названа Сурайя Хамраева з Туркменістана. Другой стала прадстаўніца Нігерыі Міранда Ікірыка. Наша Кацярына Селіверстава ганаравана званнем "Міс Чароўнасць". А прадстаўніца Турцыі Зейнеп Джошкун стала "Міс Абаяльнасць". Чэнь Ваньлу (Кітай) абвешчана "Міс Грацыяй", Нурбібі Худайбердыева з Туркменістана – "Міс Талент". Яшчэ адна беларуска Надзея Елізарава названа "Міс Элегантнасць", а званне "Міс Вытанчанасць" было аддадзена Лі Мінян з Кітая. Сапраўды, прыгажосць бывае рознай.

Вера ГРАМЧАКОВА
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА



Чжао Жуймэй

31 верасня бягучага года ўводзіцца ў дзеянне Закон Рэспублікі Беларусь "Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі". Супрацоўнікі ўпраўлення рэдакцыйна-выдавецкай работы, рэдакцыі часопіса "Веснік БДУ" і рэдакцыі газеты "Універсітэт" прайшлі падрыхтоўку на семінары "Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы" на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Інстытута журналістыкі БДУ.

Гаворым і пішам правільна

Заняткі праводзіў загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання доктар філалагічных навук прафесар В. І. Іўчанкаў. У рабоце бралі ўдзел дырэктар Інстытута журналістыкі С.В. Дубовік і дэкан ФПКПК Г. І. Басава.

Адметная рыса семінара – жывая зацікаўленасць слухачоў. А гэта рэдактары, карэктары – прафесіяналы, якія працуюць з беларускамоўнымі тэкстамі. Тэма раскрывалася вельмі даступна, на кожнае пытанне было дадзена падрабязнае тлумачэнне.

Вось як ахарактызаваў новаўвядзенні Віктар Іўчанкаў:

"Закон "Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі" стаў вынікам работы сотняў людзей – навукоўцаў, заканадаўцаў, простых беларусаў, неаб'якавых да лёсу роднай мовы. На адрас распрацоўшчыкаў, НАН Беларусі, Міністэрства адукацыі прыходзілі шматлікія заўвагі і прапановы. Яны ўважліва аналізаваліся, апрабаваліся, слухныя з іх прымаліся і станавіліся фактам новай рэдакцыі "Правіл".

Закон рэгламентуе выкарыстанне пісьмовай беларускай мовы ва ўсіх сферах яе прымянення. Ён будзе садзейнічаць стабілізацыі арфаграфічных нормаў беларускай літаратурнай мовы, забяспечыць пераемнасць і захаванне адзінага моўнага рэжыму ў сістэме адукацыі, адзінства друкаваных беларускамоўных выданняў, што ў выніку ўмацуе прэстыж беларускай мовы ў грамадстве як дзяржаўнай мовы Рэспублікі Беларусь.

Мова развіваецца, аднак яе сістэму рэфармаваць у прынцыпе нельга. Нельга змяніць, напрыклад, тыпы скланення або спражэння ў граматыцы. Гэта безнадзейная задума. Бо з'явы такога кшталту фарміруюцца стагоддзямі. Мову рэфармаваць нельга, бо яна развіваецца натуральным чынам. А вось арфаграфію, пунктуацыю – можна. Вядомы лінгвіст прафесар Генадзь Цыхун падкрэслівае, што арфаграфія – гэта простая дамоўленасць людзей. У гэтых няхітрых словах і ёсць ісціна. Безумоўна, гэта шматгадовая карпатлівая праца сотняў людзей, дзесяткаў вучоных, якія



назіралі за развіццём мовы, яе лексічнага складу, за арфаэпіяй. Навукова абгрунтаваны аналіз, набліжаны да вытокаў мовы, можа даць добры плён – фіксаванне на пісьме галоўных асаблівасцяў роднай мовы, што натуральным чынам адаб'ецца ў правапісе. Так адбывалася і ў гісторыі беларускай.

Правапіс рэгламентуе мову, надае пісьмовай практыцы аднастайнасць, стабільнасць і ў той жа час абавязкова адлюстроўвае асаблівасці і заканамернасці яе развіцця. Няўмольнае развіццё мовы, удасканаленне яе разам з тым, як удасканальваецца наш розум, выяўляецца ў зменах фанетычнага, марфалагічнага і сінтаксічнага характару. Сюды трэба абавязкова дадаць абнаўленне лексічнага складу мовы. Вось чыннікі, якія выклікалі неабходнасць удакладняць правапіс, прыводзіць яго ў адпаведнасць з сучаснай моўнай практыкай. Беларускі правапіс, які ў значнай ступені пабудаваны на фанетычным прынцыпе, асабліва адчувальны да гэтых змен у мове, і таму ён таксама павінен удасканальвацца".

Па заканчэнні заняткаў слухачам выдалі сертыфікаты і дадатковыя матэрыялы па тэме ў электронным выглядзе. Работнікі СМІ і выдавецтва свечасова атрымалі неабходныя веды для паспяховага выкарыстання на справе.

Ірына ЛУК'ЯНЧЫК,
начальнік упраўлення
рэдакцыйна-выдавецкай работы

ДАЛУЧАЙЦЕСЯ!

Вучымся кіраваць!

Выязны семінар-практыкум "Школа студэнцкага актыўу" Студгарадка БДУ вось ужо ў 8-ы раз прайшоў 26-28 сакавіка ў САК "Брыганціна". Маладыя, няўрымслівыя юнакі навучаліся асновам жыццядзейнасці інтэрнатаў, выбіралі старшын Каардынацыйнага савета і вызначалі свайго лідара года.

Сёлета ў семінары ўдзельнічала 9 студэнцкіх саветаў, што звязана з адкрыццём новага адзінаццатага кампуса БДУ. Дырэктар Студгарадка Міхаіл Чарапеннікаў яшчэ раз павіншаваў усіх з гэтай падзеяй і распавёў пра сваю мару – сабраць пад дахам "Брыганціны" студэнцкі саветы ўсіх 10 студэнцкіх інтэрнатаў БДУ. Пасля прамаўлення клятвы старшыні студэнцкіх саветаў атрымалі па кавалачку пунсвай стужкі, якая сімвалізуе кожны інтэрнат і іх адказнасць за студэнцкі ўдзел у жыцці і дзейнасці інтэрната.

Сёлета семінар быў прысвечаны 65-годдзю Вялікай Перамогі, з гэтым была звязаная і тэма творчай гасцёўні – "Вайна на лініі лёсу". Стрэжца з моладдзю прыехалі два сябры, баявыя афіцэры, якія прайшлі пекла Афганістана, Мікалай Сурмач і Ігар Заяц. Яны падзяліліся захалляльнымі гісторыямі пра свае баявыя будні, успаміналі і страх, і перажыванні, і гумар, і, вядома ж, доўгачаканае вяртанне дахаты.

У суботу інтэнсіўнай працы ў секцыях папярэднічала псіхалагічная гасцёўня. Псіхалагічная служба БДУ прапанавала студэнтам дзелавую гульню, якая дапамагла ім лепш пазнаёміцца, а камусьці нават праявіць свае таленты.

У кожнай з 6 секцыі актывісты старанна паспцігалі асновы працы студсаветаў. Члены

жыллёва-бытавых камісій змаглі на практыцы пазнаёміцца са сваімі "службовымі" абавязкамі. Зараз змогуць і з графікам дзяжурстваў жыхрам дапамагчы, і акт у выпадку парушэння карэктна скласці, і нават арганізаваць суботнік. Навучыла іх усяму гэтаму начальнік цэнтра педагагічных тэхналогій Студгарадка Наталля Кандратовіч. Усё аб правілах і парушэннях даведаліся члены прававых камісій. Пра асаблівасці "студэнцкай" юрыспрудэнцыі распавядала метадыст цэнтра Анастасія Кацэвіч. Весела і крэатыўна працавалі творчая лабараторыя і культурна-масавыя камісіі. Метадысты Ірына Папок і Максім Клімовіч з задавальненнем падзяліліся сваім досведам і ідэямі з маладымі масавікамі-пацешнікамі. У спартыўнай зале метадыст Алена Грэчная рыхтавала самых моцных і спрытных хлопцаў са спартыўных камісій і студэнцкага спартыўна-турысцкага клуба. За дзве гадзіны члены інфармацыйных камісій даведаліся, як правільна ўзяць інтэрв'ю і падрыхтаваць цікавы відэасюжэт, ад намесніка дэкана факультэта журналістыкі Інстытута журналістыкі Ганны Курэйчык. Метадыст Кацярына Кулінковіч пазнаёміла хлопцаў і дзяўчат з асноўнымі абавязкамі членаў інфармацыйных камісій, распавяла пра грамадскую інфарма-



цыйную службу, а таксама запрасіла да супрацоўніцтва са студэнцкай відэастудыяй і глянцавым часопісам БДУ "Unitime". У самай сур'ёзнай секцыі – секцыі Каардынацыйнага савета, – старшыням саветаў і іх намеснікам Міхаіл Чарапеннікаў распавёў пра асновы кіраўнічай дзейнасці, а Вольга Яраш пра асаблівасці планавання працы студэнцкіх саветаў. Таксама ў рамках секцыі адбылося першае пасяджэнне новага Каардынацыйнага савета і выбары яго старшыні – ім стала Таццяна Кардаш, студэнтка 4 курса эканамічнага факультэта.

Падведзены вынікі конкурсу "Студэнцкі лідар года". У папярэднім туры ўдзельнікі падалі свае праекты, творчыя працы ў форме эса на тэму: "Мая пазіцыя лідара", "Ліст будучым лідарам"

або "Справа майго жыцця", а таксама прайшлі псіхалагічнае тэсціраванне. Журы сапраўды было складана вылучыць найлепшага: усе студэнты па-свойму арыгінальныя і таленавітыя. Але ўсё ж у 2010 г. на зорнай алеі Студгарадка забліскае толькі адно імя – студэнткі 5 курса філалагічнага факультэта, прадстаўніцы інтэрната № 2 Таццяны Радзюк. Завяршальным этапам школы актыву стаў мастацкі марафон "Памяць сэрца".

Як заўсёды, на семінары-практыкуме было шмат спорту, шмат творчасці, была радасць ад сумеснай працы, якая найлепш гуртуе студэнцкі калектыў. У нядзельную раніцу з багажом ведаў і масай станоўчых эмоцый студэнты, весела падпялючы радыёпрыёмніку, ад'ехалі ў Мінск.

Жанна САЛІВОНЧЫК